

звонку выдае на мужчыну, але няздольная ні праліць жыцьцядайнае семя, ні прыняць яго ў сябе.

І я б вокамгненна зъмяніў яе на іншую, каб празь перамену мэтафараў можна было вярнуць жыцьцядайнасць зънявежанаму *мэліярацыяй* чэраву краіны, якую Багушэвіч калісьці назваў жаночым імем Беларусь.

Мэтро

Зъміцер Бартосік

У перакладзе з грэцкай мовы слова *metropolis* азначае горад-маці. Ці стаўліца. Французскі выраз *chemin de fer métropolitain*, сталічная чыгуночка, зъцягам часу скараціўся да проста „*мэтрапалітэн*“. У 1984 годзе сваё *мэтро* зъявілася і ў Менску.

А першы ў сувесце *мэтрапалітэн* быў адкрыты ў Лёндане, тады, калі пад Менскам ішлі бай паміж паўстанцамі Каліноўскага й расейскай арміяй. Цяжка спалучыць гэтыя падзеі ў адным часе: заклік „У нас няма дваран“ і абвестку „Асьцярожна! Дзіверы зачыняюцца“ — такую, здаецца, далёкую гісторыю і такі сучасны від транспарту.

У XX стагодзьдзі *мэтро* разглядалася ня толькі як зручны транспарт. Гэта быў яшчэ і моцны сродак савецкай манумэнтальнай пропаганды. Ад „Плошчы Леніна“ мы праз „Кастрыгніцкую“ ехалі да канечнай станцыі „Маскоўская“ і ганарыліся сваёй далучанасцю да клубу мэгаполісаў. Да букету менскага паветра дадаўся цёплы, смалісты пах шпалаў, а ў лексыкон менчукоў паступова ўваходзілі новыя фразы: „Сустрэнемся ў *мэтро*“, „Трэба пасыпець на апошні цягнік“, „Ля якой станцыі Вы жывяце?“.

З набыццём незалежнасці была нават ідэя, што *мэтро* аўтаматычна становіцца пропагандыстам беларушчыны. Але станцыя ў „Кальварыйская“ або „Цівалі“ мы так і не дачакаліся. Ня стала нашае *мэтро* й дзейснаю базаю незалежнага прафсаюзнага руху.

Паводле былых савецкіх плянаў сёлета мусіла запрацаваць трэцяя, апошняя лінія. Але *мэтро* — штука дарагая. Асабліва пры кошце праезду ў пару амэрыканскіх цэнтаў. Можа, менавіта на трэцій лініі мы калі-небудзь пачнем: „Станцыя „Каліноўская““. Наступная станцыя — „Плошча 25 сакавіка“. Каб ужо ніколі не праехаць паўз сваё.

Мяжа

Ігар Бабкоў

Слова *мяжа* набыло сваё сучаснае значэнне толькі ў ХХ стагодзьдзі. Раней у значэнні яго ўжываліся слова „рубеж“ і „граніца“. *Мяжа*, паводле Ластоўскага, усяго толькі неўзараная паласа зямлі, якая падзяляе ральлю.

Для сёньняшняга беларускага вуха слова *мяжа* гучыць амаль што трагічна. *Межы* Беларусі дасюль няпэўныя і неабароненныя. Мы фатальная адмежаваныя ад Захаду. На гэтым кірунку стаяць *памежныя* слупы й бытуюць *памежнікі*. Мы ўсё яшчэ знаходзім сябе на *памежжы* між Захадам і Ўсходам. Апазыцыя *разьмежаваная*. Яе лідэры *адмежаваныя* ў рэурсах..

У ХХ стагодзьдзі *межаў* было зашмат. Іх сціплы пералік дасюль застаец-

ца ўлюбёным заняткам беларускай культуры. Пасьля Рыскага міру дзяржаўная мяжса прайшла па жывым целе народу.

Але беларусы, маючы дасюль столькі мяжсаў, якія падзяляюць, у глыбіні душы працягваюць марыць пра іншую мяжсу — тую, што злучае, зьбірае і яднае. Менавіта пра гэтую, сабраную мяжсой прастору, калісьці сказаў Ян Чачот: „Маю кавалачак зямлі, на які магу паставіць лесьвіцу ў неба“.

Мяжа

Сярэсук Сокалаў-Воюш

Мяжа. Гэтае гоцкае слова са значэннем „той, што знаходзіцца пасярэдзіне“ ёсьць у той ці іншай форме ўва ўсіх славянскіх, а таксама балцкіх мовах. Ад пачатку 80-ых яно актыўна і паспяхова пачало выціскаць з нашай мовы запазычанае з расейскай *граніца*. *Граніца* здалася хутка, а вось *пагранічнікі* біліся да апошняга, пакуль урэшце ня выкінулі белы сцяг перад *памежнікамі*. Цяпер пагранічнікі засталіся толькі ў некаторых афіцыйных пэрыёдах ды ў лексыцы малаадукаўаных людзей.

Замежны, замежнік — два гэтыя вытворныя слова для савецкага ў поглядах чалавека мусілі азначаць: непажаданы, непрымальны, чужы, варожы. Для нармальнага — прымальны, магчымы, свой, сяброўскі.

Адмежаваца, разъмежаваца. У нашым стагодзьдзі гэтыя вытворныя з шэрагаў гаспадарчых перайшлі ў шэрагі палітычныя. Цэлый пакаленыні *абмежаваных* насельнікаў краю *адмяжоўваліся* ад выказванняў сваіх нацыянальных лідэраў, ад творчасці сваіх нацыянальных геніяў, ад сваёй гісторыі, культуры, мовы, традыцый, яны *разъмежоўваліся* з братамі па пяры і ўяўнымі адшчапенцамі. Гэта пераходзіла *межсы* ня толькі здаровага сэнсу, але й прыстойнасці.

Мяжса, мяжачка, узьмежсак, мяжавы й памежны слупы, мяжавыя знакі, а таксама **безъмеж, бязъмежжа, прамежкавы, прамежны** — слова й выразы аднаго гнізда.

Цягам XX стагодзьдзя *межсы* Беларусі мняліся некалькі разоў. Яны дзялілі краіну на Ўсходнюю і Заходнюю, яны забіralі зь ейнага складу абшары для суседзяў і потым часткова вярталі забранае. У выніку тэрытарыяльна абкрадзеная краіна знаходзіцца цяпер у *мяжах*, якія не адпавядаюць ані гістарычным, ані этнографічным, ані якім іншым *мяжзам* беларускага народа. Затое цяпер Беларусь набыла мяжсу, якой яна ня мела раней. За заходній мяжсой краіны пачынаецца цывілізаваны съвет з усімі ненавіснымі ўладам дэмакратыямі, свободамі і дабрабытамі. А ад сёньняшняга дня там яшчэ й пачынаюцца *мяжсы* Паўночна-Атлянтычнае супольнасці — NATO.

Народ

Сяргей Навумчык

Найчасцей слова „народ“ выкарыстоўваецца палітыкамі супрацьлеглых поглядаў, прычым кожны зь іх шчыра верыць у сваё права спасылацца на *народ* як на крыніцу ўласнае рацыі. У Менску выдаюцца „*Народная Газета*“